

# проза

проза

---

Ян Збажына

---



...меч гладытара — гэта пэндзаль,  
якім фарбууюць жыцьцё,  
а ня съвет у колер жыцьця...

## Пыл саркафагаў

*Імпрэсій*

*МЕЧ ГЛАДЫТАРА*

Паэма

*Не глядзіце на Сонца!  
Вашым начным вачам  
хопіць і съяцла Поўні.  
Фрыдрых Ніцшэ.*

Чаго вартыя багацьце і пасады, калі яны атрыманыя ня ў спадчыну, а здабытыя мазалямі і простай хадою часу. Кар'ерысты марнасьці — марыянэткі маралі, на калені перад грамадскім! Толькі на каленях вы здольныя задзіраць адзін перад адным галовы.

Вы гуляеце ў жыцьцё, як у тэатры п'есы Шэкспіра. Мне ж даспадобы амфітэатры Нерона. На іх пяску дзеючыя асобы сапраўды паміраюць і пера-

магаюць, хвалююцца і кахаюць... і цешацца, калі перажывуць фінал апошняга дзеяньня сваёй п'есы.

Вы, майстры сцэны, толькі акторы, вычварэнцы саміх сябе. А яшчэ пытается, чаму я не карыстаюся агульнаю шклянкаю, а п'ю з пляшкі і ававязкова ў адзіноце.

Я ня бачу вас. Вы яшчэ не памерлі, але так і не нарадзіліся. Дзе вы?

Я магу ўспрымаць вас праз пакуты трапезы думак, праз абсмактаны ўшчэнт інтэлект, які вы называеце маральлю. Тады ўвесь съвет ператвараецца ў амфісцэну. Як гэта прыгожа! Жывая карцінка вашага выяўленыня: сваркі і бойкі між дзяржавамі, народамі, класамі...

Натоўп патрабуе відовішчай (ён стаміўся ад муляжу замест хлеба) і гукае цэзара.

Я ўглядаюся ў любоў і нянавісьць, і ня бачу добра і зла. А вы між любоўю да жыцця і веданьнем пра съмерць знайшли абрыйзеную костку і прагнече выгрызыці з яе мяса. Кожны з вас павінен любіць бліжняга, а вы блытаеце любоў з самаахвярнасцю.

Кажу вам: меч гладыятара — гэта пэндзаль, якім фарбуюць жыццё, а ня съвет у колер жыцця!

## Цукерка і вуха з прывідам

### Аповяд

Алёне ЗАХАРЭВІЧ

#### 1.

Высновы, зробленыя ў гэтым аповедзе, маюць свой выток у часах маёй блазноты, дакладней – у часах майго непісьменства, прыкладна да трох гадоў, бо пазней я даволі хутка чытаў па літарах.

Аточанацца вакол мяне была выключна беларускамоўнай: бабуля і дзядуля, бацькі, сябрукі з завулку – дзеци ўцекачоў ад бальшавіцкага раю ў прыгонным калгасе. Дзіцячых тэлепраграмаў было мала, ды і глядзець іх дазвалялі не штодзённа. Мульці-пульці больш успрымаліся вачыма, а не на слых. Выпадкова пачутаму расейскаму слову ўвагі ў маёй дзіцячай съядомасці не надавалася. Каб не адзін выпадак, дзякуючы якому я зразумеў, што, акрамя матчынага слова, існуе “великий и могучий русский язык”.

Відаць, я быў жывым хлапчуком, за што аднойчы ў аўтобусе і атрымаў ад грудастай цёткі цукерку. Засоўваючы яе ў рот, я звыкла адказаў “Дзякую” і пачаў чвякаць.

– Что надо сказать за конфетку, деточка? – дапытвалася ў мяне грудастая. Я яшчэ некалькі разоў казаў “дзякую”, але яна, відавочна, была не з майго завулку. Не разумеючы, што ад мяне патрабуюць, я працягнуў руку па яшчэ адзін ласунак. “Все они такие, белорусы, – звяртаючыся да паса-

жыраў, заенчыла цыцкастая, – с детства попрошайки, даже и не поблагодарят,” – і пачала тыцкаць у мяне пальцам. Тады я паказаў цётцы дулю. Мая маці пачырванела, але потым і мы з цётухнай пачырванелі амаль адначасна. Я – ад таго, што маці балюча закруціла маё вуха, яна, калі выплюнутая цукерка трапіла цётцы якраз між дэкалтаваных грудзей. З усіх бакоў пачуўся рогат, а я заенчыў. Каб зыняць напругу, цётачка нешта пачала мармыгатць, а потым распытаўцаць у мяне, як размаўляюць жывёлы. Я ня надта быў ахвочы працягваць знаёмства далей. Нават адшуканая за станікам і вернутая мне нейкім дзядулем-рагатуном з бляшанкамі на фрэнчы цукерка не спакушала да шчырай размовы. І, ужо нікому ня дзякуючы, я далікатна паклаў сылізкі ласунак зноў у цётачцын станік, і скоса зірнуўшы на маці, навастрый вушы.

Мяне болей не калашмацілі, і я адказваў на запытаныні без абавы. Ни ведаў толькі як гаворыць “петух”, бо бачыў толькі пеўняй. “А собачка?” – працягвала пералік цётачка.

– Ггай, ггай, – адказваў я.

– Не гяв, а гав, гав, – перабрахала мяне гаспадыня цукеркі за станікам.

І, як апошні аргумент, у адказ я зрабіў тое, што мы, дзеци, рабілі заўжды на завулку, калі кагосьці з нас перакрыўлівалі... Як вынік, маці была вымушаная выцягнуць мяне за вуха з аўтобусу за некалькі прыпынкаў да патрэбнага, а дома чакала пакаранье.

Так несьвядома я і ўцяміў, што часам “ляять” куды бяспечней, чым брахаць.

## 2.

Гэта здарылася на вялікім перапынку ў фae школы. Тады мы, першакласнікі, пад'ёшы, гулялі ў бэрака сярод гіpsавых ільічоў рознага ўзросту і позаў. Уцякаючы, я зачапіў аднаго з іх, і ён ад неспадзянкі растроўчыўся на дробныя кавалачкі на падлозе.

– А-а-а-а-а... Янка правадыра забіў! – перапалохана разъбегліся хто куды мае аднакласнікі.

Чырванець мне ўжо не было калі, і я адразу перайшоў да плачу. Да рэчы, своечасова, бо ў гэты ж момант прывідам зьявілася дырэктарка школы. Ухапіўшы мяне за каўнер і прыхапіўшы вуха, яна пачала вытрасаць з мяне прабачэнныні. З боку гэта нагадвала навучэнъне шчанючка самастойна хлябтаць малако, тыцкаючы яго мордаю ў талерачку. Толькі замест малака бялелі гіpsавыя кавалкі таго, хто любіў агулам дзяцей усіх часоў і народаў. Патрушчаная рука гэтага заклапочанага любоўю чалавека ацалелым кавалкам зьдзекліва паказвала мне на выхад са школы.

Вучні былі больш простымі на слова. “Янка – вораг народа!” – крычалі мае сябрукі, паказвалі язык і хаваліся за калонамі, якія апекавалі ільічоў.

Адбрэхвацца я навучыўся яшчэ раней, чым гаварыць. Але мая завулкавая мова была непераканаўчым аргументам – яна не стасавалася да мовы маёй гіpsавай ахвяры, што яшчэ больш разьюшыла выхавацельку. Усе мае доказы ў абарону будаваліся на відавочным прыкладзе. Я запэўніваў, што дзядулька Ленін старэнкі і, тым больш, быў на добрым падпітку з нагоды свайго нядаўняга юбілею, ну, зусім як партторг школы, настаўнік музыкі і сьпеваў (ну, той, з якім дырэктарка кожны вечар зачы-

нялася ў “прадлёнцы”, але бяз музыкі і съпеваў, бо свой гармонік першы сябар акцябратаў падраў, чарговы раз падаючы нападлітку). Але нават і падраны гармонік, якога я клікаў за съведку, не пераканаў у маёй беззаганнасці.

Каўнер, саромеючыся мяне, пакінуў мой фрэнчык, і ўвесь цяжар маёй бянёхі завіс на адным вуху.

Дзъверы майго класу адчыніліся, і адтуль, марскаючы ў розныя бакі падручнікі і сышткі, выляцеў мой партфель, а за ім усьлед – ушчэнт падраны дзённік, які першым паспытаў справядлівага абурэньня. У іншым выпадку я ўзрадаваўся б таму, як абышліся з майм “стукачом”, але, як я зауважыў, сярод выкінутых рэчаў не было майго новенькага пеналу з алоўкамі, асадкаю і сыціркаю, не было і “зъменкі”.

Адпусыціўшы нарэшце вуха і кінуўшы каўнерам мне ў твар, дырэктарка паймчала ў кабінет выклікаць маіх бацькоў. Я перастаў румзаць.

Але ні мяне са школы, ні маіх бацькоў з працы ня выгналі. Яны далі дырэктарцы гроши аж на пяць новых ілычоў, новы гармонік і забыліся ў яе кабінцы пакунак. Справу ніхто “шыць” ня стаў, толькі маці прышыла каўнерык, а ў новым дзённіку не было ніводнай дрэннай адзнакі і заўвагі.

Мяне пачалі ставіць у прыклад як героя, які, не шкадуючы ўласнага вуха, спрабаваў падхапіць падаючага Ілыча.

Прайшоў час. Гіpsавыя кавалкі съпісалі на дошках замест крэйды, маю “зъменку” знасіў стараста класу, а пенал згубіла мая першая настаўніца.

Яшчэ праз пэўны час раптоўна зьніклі некуды ўсе ілычы, і пра вуха маё забыліся.

Здавалася, на гэтым усё і скончыцца, але...

Але... нельга вырасыці з фрэнчыка, у якім хоць аднойчы быў адарванны каўнер.

Ад часу гэтага выпадку мая школа была прызнаная самым небяспечным месцам у горадзе і трапіла пад падазрэньне. Засыцерагаючыся, каб каго яшчэ не ператварылі ў кавалкі, школу зачынілі і для канчатковай бяспекі разъмясцілі ў ёй людзей у пагонах, маючы рацыю ў тым, што ў іх галовах нічога акрамя інструкцыяў і загадаў не адлюструецца.

Папаўзылі чуткі, што ня ўсе кавалкі съпісалі на дошцы, а большасць з іх захоўвалі патаемна і ціпер склеілі. Праўда, за недахопам часткі кавалачкаў, бюст атрымаўся не зусім Ілыча, але, галоўнае, захавалася рука, якая паказвае ў “правільным” накірунку...